

**"Я неяк абыякавая да гэтага свята..." —
менавіта так адзэгавала адна
жанчына на маё віншаванне з нагоды
75-годдзя Вялікай Перамогі. Стала
крыўдна і балюча. Адразу ўспомніліся
мае дарагія татачка і матулька. Для
іх 9 Мая было днём асаблівым, самым
дарагім. Пэўна, таму і для мяне. Я і
сёння добра памятаю і яскрава бачу, як
тата напярэдадні доўгачаканага свята
Перамогі старанна чысціць і беражліва
гладзіць свае медалі, ордэны.**

Я кже так? З галавы ніяк не выходзяць слова, сказанныя той жанчынай, даволі ўжо сталаага ўзросту. Здавалася б, за плячыма столкі дарог, сустрэч з людзьмі, шмат прачытаных книг і прагледжаных кінадокументаў пра вайну. Адкуль і чаму з'явіліся такія думкі? А што тады казаць пра моладзь? І як нам, настаўнікам, данесці важнасць і святасць гэтай падзеі дзесяткам?

Пытанняў шмат, і я стараюся знайсці адказы на іх. Заглянуць у дзень мінулы і сёняшні. Нішто так не вярэдзіць душу, як чужая абыякавасць. Маленкі каменчыкі раўнадушнасці выклікае цэлы каменяпад расчараўання і смутку.

Калі з вучнямі 6 "В" класа пачалі вывучаць на ўроку рускай літаратуры аповесць Уладзіміра Багамолова "Іван", я шмат рыхтавалася. А калі гэта тэма вайны і дзяцей, надта хвалююся. Згадзіцеся, вельмі няпроста падвесці вучняў да ўсведамлення таго, што вайна — гэта цяжкае выпрабаванне для ўсіх, асабліва для дзяцей, якім давялося ўсе яе цяжкасці несці нароўні з дарослымі. Пратэстуе і розум, і сэрца, бо сама прыродай, умовамі існасці роду чалавечага дзеткам прызначана жыць, усміхацца сонекай, радаваць сваіх бацькоў. А тут вайна... сваім чорным крылом запачала дзяцей, карэнным чынам змяніла іх жыццё, ператварыла дзяця ў сал-

Каб душою не ачарсцвець

дата. Так і ў аповесці "Іван". Вайна пазбавіла хлопчыка сям'і. Зямлянка стала яго домам, а афіцэры, байцы — яго самымі блізкімі людзьмі. Працуячы над зместам твора, мы з вучнямі неяк і не зауважылі, як наш урок "Чалавек ёсьць тое, што ён памятае" стаў урокам-роздумам, урокам успамінаў — дарагіх, шчымлівых. Вельмі каштоўна, на мой погляд, калі настаўнік можа ўмела спалучыць праграмны матэрыял з такай восьмі вучнёўскай творчай працай, хай яшчэ нясмелай, але па-дзіцячы ўшыцай. Шасцікласнікі самі пажадалі выказацца:

Ксенія Жмурук:

— Моя прабабушка, ей сегодня 92 года, живет вместе со мной и моими родителями. Зовут ее Анна Николаевна. Она, когда рассказывает про войну, всегда плачет. Вспоминает свою подружку, которую фашисты убили на ее глазах. Девочки прятались в лесу от немцев, бежали совсем рядом... А было моей прабабушке в начале войны одиннадцать лет. Я очень люблю свою прабабушку. Она очень добрая. Люблю пощутить. Всегда улыбается.

Алеся Манаева:

— 75 лет мы живем мирно. В нашей семье все любят этот великий праздник — День Победы. Мою прабабушку звали Екатерина Сергеевна. В годы войны она была еще ребенком, ей не было и восьми лет. Мама рассказывала, как чудом она спаслась, спрятавшись от немцев в чужом сарае. После войны жить было тяжело. Не хватало еды. Я горжусь своей прабабушкой.

Памяць жыве. Памяць аб вайне не сцерці гадамі. Яна вечная. І пакуль мы памятаем тых, хто пайшоў ад нас, яны побач, яны з намі. Гэта значыць жыве сувязь пакаленняў. Гэта значыць,

жыве Беларусь і дзяцінства ёй да твару. І сапраўды. Толькі трэба па крупінках аднаўляць, збіраць нашу гісторыю, каб рака часу не змыла сваім цячэннем славутыя імёны, вялікі і менш значчыя падзеі, такія трывожныя, балочныя, пякучыя пачуцці ваеннага дзяцінства. Не ўпустіць час, не згубіць святое штосьці, бо людзей, якія помніць гэту эпоху, з кожным годам становівіца ўсё менш і менш.

Невыпадкова з каstryчніка 2019 года па май 2020 года ў рамках рэспубліканскага праекта "У славу Вялікай Перамогі" у нашым раёне праходзіў краязнаўчы марафон "Жыве і помнім гэты пераможны май". Шмат зроблена ў гэтым кірунку і ў нашай гімназіі. Конкурсы, нараджанне выстаў, музеяў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, удзел у краязнаўчай алімпіядзе, акцыях "Ветэран жыве побач", "Абеліск" — усё гэта дапамагае хлопчыкам і дзяўчынкам зразумець тое, як важна выхоўваць у сабе патрэбу ў веданні фактаў пра той страшны час, з якога беражлівасць і цеплыней трэба адносіцца да ветэранаў, да іх успамінаў-споведзяй.

На жаль, пандэмія вымусіла адмовіцца ад масавых мерапрыемстваў, але не здолела спыніць наша жаданне гаварыць пра герояў, упілцяць беларускія краскі ў вянок Перамогі. У сваіх творчых работах — замалёўках, вершах, інтэр'ю, фотарэпартажах "Часцей, часцей прыпамінай імёны пашых смерцю храбрых..." — будучыя празаікі і паэты імкнуліся данесці галоўную думку: хай будуць мір і шчасце на зямлі!

У вялікай, высакароднай справе настаўнікі і вучні заўсёды разам. Мэта ў нас адна — помніць горкую праіду пра вайну, каб яна больш ніколі не ўварвалася пякучым болем у нашы сем'і.

Так, на тэрыторыі гімназіі з'яўлуся яшчэ адзін куток памяці аб бессмяротным подзвігу герояў Вялікай Айчыннай вайны — мастака інсталяцыя "75 гадоў Вялікай Перамогі", аўтарам якой сталі нашы настаўнікі — Вяляніца Міхайлаўна Палавінка, Дзмітрый Іосіфавіч Лявіцкі і Алена Міхайлаўна Карніцкая. Дзякую вам, калегі!

У бібліятэцы працавала кніжная выставка "Помнім і ганарымся". Старшакласнікі шчывралі над экспазіцыямі, што размясціліся ў холе другога паверху гімназіі: "Праўнукі пра дзядульку слайных", "Салют і слава святу, што са слязамі на вачах...". Ва ўсіх класах у рознай форме — віктарыны, презентациі, конкурсы, круглыя столы, прагляд кінафільма па тэме — прайшлі ўрокі памяці. Заключным акордам стаў песенны флэш-моб. Навучэнцы 1—11 класаў разам з педагогамі выканалі песню "Дзень Перамогі".

Я з павагай стаўлюся да задум-знаходак сваіх калег, шчыра радуюся іх поспехам, а калі гэта педагог-краязнавец, то не перастаю здзіўляцца яго настойлівасці ў пошуку сцяжынкі да людскіх сэрцаў. Хачу прыгадаць Людмілу Васільеўну Цюшыну. З бляскам маладосці ў вачах і цікавасці да жыцця вы практична ўсё ведаеце пра кожны куточак сваёй малой радзімы, пра яе жыхароў і, безумоўна, пра настаўнікай — ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Колькі вузельчыкаў завязана на памяць пра мінулае! Ни дня без музея. Усё для музея. А Дар'я Шылко, вучаніца 11 "Б" класа, выдатна спраўляеца з місіяй эккурсавода. "Добрый настаўнікі ствараюць добрых вучняў", — так называеца адзін з раздзелаў музея. І ён, як мне здаецца, перш за ўсё пра вас, Людміла Васільеўна, а ўжо потым пра ўсіх, пра каго ў ім расказваеца. Вось з тых маленкіх штрыхой-момантай і складаецца наша жыццё.

**Ганна ПЕРВАЯ,
настаўніца рускай мовы і літаратуры
гімназіі № 1 Дзяржынска
Мінскай вобласці.**